

Сяржук Сокалаў-Воюш



...— Жыць будзе лепей, верце мне, будзе!

— Лепей — навошта? — Лепей ня

хочам!...

Зламаная скрыпка

* * *

На Беларускай дарозе-гасьцінцы —

Як у звяярынцы, як у звяярынцы.

Лупяць у бубны,

пішчаць на карынцы —

Кожны адданы ўласнай катрынцы.

Покліч: Да згоды!

Нам не вядомы,

Розныя съцежкі ў раддом і з раддому...

Што ўжо казаць пра наступныя крокі,—

Тут нараджающа толькі прарокі?!

Тчэцца бясьплённых думак аблуддзе.

Руکі ў кішэнях, творым — прагочым.

— Жыць будзе лепей, верце мне, будзе!
 — Лепей — навошта?
 — Лепей ня хочам!

* * *

Струменіць месяц у вакно
 Съятло таемнасьцяў дзівосных,
 І тчэцца на сусветных кроснах
 У часе дзеяў палатно.

Якая ціша і прастор
 У згухах съмерцяў і народзін.
 Ніводзін рух і зык ніводзін
 Ня лішні пад абшарам зор.

Крыляе ноч. А дзень-дзіця
 Пакажа створанае съвету.
 І змоўкнуць часы і паэты
 Ля зъменнай велічы быцця.

Базылянскія муры

Гаючы ліст трывутніку
 Зачэзнуў, звяянуў, згніў.
 Да храму Трох Пакутнікаў
 Ён браму зачыніў...

За брамаю барочыла
 Мінулая Літва.
 Па ёй сучасьце крочыла,
 І там расла трава.

А тут, нібы закутнікі,
 Сышоўшыся ў цане,
 Пакутнікі-прыкутнікі
 Маўчалі за мяне.

Маўляў, калі няможацца,
 Ці ў думках боль гарыць,
 Ты можаш ня трывожыцца —
 Ты мусіш гаварыць...

Мы ўсе маўчым ці лаемся
Адно – па закуткох.
На Бога спасылаемся –
Маўляў, трываў і Бог...

Нам не стае адважыцца —
Рассунуць берагі...
Ня звалі самапляжыцца
Паганскія багі.

Славутыя пакутнікі,
Багоў зракліся вы...
Гаючы ліст трывпутніку
Сканай каля царквы.

* * *

Вечер з вакном гаманіў,
Шалела залева-лея,
Бліскаў нябёс ядваб,
І правіў каўчэгам Ной...
Твой тэлефон званіў,
А пальцы былі у клей
І ты пабаялася, каб
Ня склеіцца словам са мной...

* * *

Зламаная скрыпка.
Магчыма і я твае струны чапаў
І шыю тваю абдымаў у запале рукою,
І смык кіраваў
да напружанай ноты,
і крык
Зрываяўся на енк...
Адгукаўся ў стогне і плачы
Магчыма і я.
А калі завісала далонь
Над целам тваім,
Дзе жыло яшчэ рэха ўварваньня,
Я слухаў сябе
І ў сабе тваё рэха шукаў.

Чакаў,
Што яно усугучыць бязладныя гукі...
Зламаная скрыпка,
Як хутка мінаеца час.
А час не мінаеца...
Проста забытыя ноты
Ляцяць са смыка
і пульсуюць
у струнах тваіх
Мелодыяй згадак і юру,
“ Зламаная скрыпка”.